

Год першы.

Вильня 14 (27) грудня (дзекабра) 1906 г.

№ 6.

Наша Ніва

ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА З РЫСУНКАМИ

ВЫХОДЗИЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ рускими и польскими литэраторамі.

Адрэс рэдакціі и адміністраціі:

Вильня, Большая Погулянка д. № 17.

Падпіска принимаюцца і прадаюцца атдзельныя нумэры газэты: 1) У Кант. „Нашай Нівы“—Большая Погулянка дом № 17 кв. 20. 2) У Кнігарні „Знанне“—Георгиеуски проспект дом № 14. 3) У Кнігарні Літоускай М. Пясецкай—Шланэліс, Домініканская вуліца дом № 13.

Цэна з перэсылкою і даставкою да хаты: на 1 год—3 руб., на 6 месяцаў—1 руб. 50 кап., на 3 мес.—75 кап., на 1 мес.—25 кап. Без даставкі і перэсылкі: на 1 год—2 р. 40 к., на 6 мес.—1 р., 20 к. на 3 мес.—60 кап., на 1 мес.—20 к. За границаю: на 1 год—4 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб. Перэмена адрэсу—20 кап.

Абъяулення прымываюцца на наследнай страницы па 20 кап. за лінейку малымі літэрарамі. Рукопісы і корэспонденцыі, прысыланыя у рэдакцыю, мусіць быць чытэльна напісаны з праудзівай фамільёю і адрэсом таго, хто яе прысылае. Можна таксама падпісаць прозвішча разом з фамільёю, калі незахочэце, каб была надрукавана ваша праудзівай фамілія. Адрэс і фамілія толькі для ведама рэдакции.

Вильня 14/27 снежня (дзекабра).

Дзень выбороў депутатоў у новую Га-
сударственную Думу ўжо абъяўлены офи-
циальна: выборы будуть 6 фэвралія (лютага).
Скора, значыць, збярэцца і самая Дума.

Вялікая і цяжкая работа выпадае на долю яе: край саўсім зруйнованы, народ згалеў чиста, вайна правіцельства з наро-
дам ўсё ешчэ ідзе, а тут з разных старон,
як чорные хмары, надыхаюць грозные весь-
ци—весыци а вайне з чужыми гасударства-
ми. Вось з усіх гэтых бед і павінна вы-
весіць народ новая Дума, бо толькі яна
адна можэ зрабіць гэта.

І ўсе вераць, што Дума споўніць гэту работу. Ўсе чэкаюць, што завядзе яна но-
вые, добрые парадки. А тым часам нашы
министрі і іншыя „апекуны“ народу зби-
раюць ўсе свае сілы, каб не дапусciць да
гэтага, каб саўсім абыйсціся без Думы, калі
можна. Ўсе яны так прывыкли да поў-
най власці і „апекі“ над народам, што як
хочуць дазволіць, каб народныя выбарныe
зрабіли нешта без ихней згоды, або і про-
ціў их волі. Дзеля таго мало не што

дзень прыгатаўляюць яны ўсё новыя і но-
вые праекты законоў, каб пасля падаць Ду-
ме толькі для подпісу. Такім спосабам,
думаюць нашы „апекуны“, як яны сами
прыгатуюць законы аб новых парадках і
„свабодах“, то Дума ня будзе мець ніякой
іншай работы, як толькі прыняць і падпи-
сацца пад іхнімі „пісаннямі“. Вось і
стараецца цяпер уселякае начальства, каб
у Думу папали дэпутатами толькі паслуш-
ныя яму, начальству, самыя „благонадёж-
ныя людзі....“

Але народ ўжо ведае, якай цэна чыноў-
ницкіх законоў і цыркуляроў, што выхо-
дзяць з канцылярыёў миністроў, з тых са-
мых канцылярыёў, скуль выходзили пры-
казы „патроноў не шкадаваць!“— прыказы
аб карацельных атрадах і ваенno-палевых
судах з разстрэламі і шыбеницамі. Справа
таварыша миністра Гуркі і Лідвалія пака-
зала, як нашы „апекуны“ трацяць народ-
ныя грошы. Народ цяпер разумее і тое,
што тые людзі, катоіе сваей гаспадаркай
зруйнавали ўсё гасударство, не патрапяць¹
вывесіць яго з усіх бед, бо не могуць перэ-
меніць сваей душы, сваей „палітыкі“, не

300457

захочуць прызнацца, што яны винаваты ў нешчасціах народных. Ўся их праца — мёртвая праца — и никога яна не здаволиць.

І Дума не падпишэ ихних законоў аб „куртатых свабодах“: яна сама установіць новые свабодныя парадакі і законы згодне з волею ўсяго народу. Але дзеля таго па-

винны папасць ў яе людзи смелые, като-ры николи ня гнули карку перэд уселяким начальствам, не баяліся кожнаму казацу праўду ў вочы і цяпер не пашкадуюць ни сил, ни здароўя для агульнага шчасця.

Таких дэпутатоў народ і шавинен выбраць ў Думу.

Зямельная справа у Беларуси.

(Прадаўжэнне).

Шахаўница бываець там, где зямля аднаго гаспадара па раскидана між зямлёю другога.

Шахаўница у нас бываець дваякая: шахаўница ў самой вёсковай зямли і шахаўница ў зямли вёсковай і панской.

Шашаўница ў вёсковай зямли робицца с таго, што кожная гаспадарка пабіта ня менш, як на трох кавалках: азімы палетак, ярынны і папар. Але, скажем ешчэ раз, на пальцах лічены тые щасливыя гаспадары, што их гаспадарка пабіта толькі на трох часці. Бывае і так, што гаспадарка пабіта на дзесяць кавалкоў, а без грэху можна лічыць, што ўсе гаспадаркі пабіты на чатыры кавалкі. Ад кавалка да кавалка вокам не скинуць, ёсць вёски, прымерам гаворачы, ў Віленскай губэрні, где ад вёски да сенакосаў 17 верстоў. Гаспадаркі пабіты на шнуры — гони, найчасцей простопадло да рэчкі, ці ручайка. Залежне ад вяличыни надзела, ад дзяльбы — гэтакі шнур можэ быць шырыні ня больш чым сажня, такой шырыні, што на им чуць месцица барана. За тое ў доўжкі цягнецца той шнур і вярсту.

Такі спосаб надзелу робицца тое, што пад границамі, межамі, разбарамі працадаець да восмай часці ўсей зямли.

Кожны кавалак зямли па сабе так далёка ат хаты, што даглядзець яго вельми трудна, і тым трудней, чым далей той кавалак. А ведама, што больш ўсяго трэба і варта даглядаць таго, што сеецца на гнойным полі. Ды і гной, ведама, не вартуюця гаць на канец света, за тоеж і далёкие кавалкі ня видзяць николи гнаю і атданы на вечную гаспадарку драпежства; родзіцца на іх ўсё менш, ды менш, а то і сусім перастае раздзіцца. Дзе-не-дзе мужыцкая зямля родзіць

ўсяго паўтары зерняци, — а то і сусім ня родзіць (Бэршты — Гродзенскага павету). Гэтакім парадкам галеюць далёкие палетки, здабрываюцца — прыхатніе.

Примерам кажучы, ў тых жэ Бэрштах, на далёких палетках ураджай $1\frac{1}{2}$ зерняци, а на прыхатніх гародах — родзіць хмель.

Такім парадкам з году на год галеюць далёкие палетки, а за тое здабрываюцца прыхатніе. Такі парадок затрымываець ўсякіе перэдзелы і выселкі, бо як бы ні дзе-лиць, а адна старана стражы сваі выгнаныя гароды. З году ў год беднеюць далёкие палетки, з году ў год гнояцца прыхатніе — з году ў год трудней і трудней з добрай ахвоты дабицца выселак, вылезцы с шахаўницы.

Пры таким спосobi, як нас надзялили, никто не пан на сваёй зямли. Кожнаму гаспадару трэба ўзирацца на ўсю вёску — і ўсей вёсцы на аднаго гаспадара.

У нас, где границы расцянуты, страх глядзець як, навэт без злой волі трудна упилнавацца ат шкоды. Дзеля гэтага никому нельга адбицца ат кампании, нельга сеяць што-кольвек другое, чым суседзи, нельга ў папары сеяць канишыны, ці лубіны, бо па папары ходзіць вёсковая жывёла, і ат шкоды не упилнуеш. Нельга высенаваць сваёй сенажаци перэд другими, бо пакуль не пакосяць суседзи — да сенажаци німа праезду.

А зноў нехай зафанабэрыйца яки баґатыр — суд яму ў руку — і ўсе суседзи могуць апынуцца ў халоднай за шкоду.

Шахаўница ў вёсковай зямли родзіць сварки, калотни, суды і марнуеть астатаць мужыцкіх сил; яна не даетъ мужыкам злучыцца ў цвёрды хаўрус у змаганні з не-пряцелями, а их у мужыкоў доси. Янаж

перэшкадзяець рабиць якие-кольвек саюзы, суполки.

Апроч шахаўницы ў самой вёсковай зямли ёсць ешчэ шахаўница памеж зямлём мужыцкай и дворнай ци казённай. Такая шахаўница робиць тое, што іншые палетки (часам ўся траця часць зямли) адrezаны чужой зямлёй ад ўсей вёсковай, бываець так, што к такому кавалку німа праходу, ни праезду, бывае, што да вёсковага выгану німа сусим свайго прагону. Бываець, што пад самыя мужыцкія гумна падходзіць чужая земля, мужыкам нельга не ўзяць тае зямли ў арэнду, бо без гэтага им прыдзеца чуць не што дзень быць у школзи. А гдзе ёсць прысяжныя лесники — там за школу аддаець у суд скора: таких судоў бываець па дварох па сотняў колькі ў год (Вікторын п. Доръя — Дэрналовича, Рагачоўскага пав. Магіл. губ.).

Другая прычына гнибення і дарэмнага марнавання сил — гэта сэрвітуты (супольная з дваром паша і права падбираць гальлё і лом па лесі). Ўсякі прыступіць на тое, што сэрвітуты для ўсей гаспадаркі краю — чистая кара Божая. Сэрвітуты па лесі глумяць ўсякі маладник, у дворнай гаспадарцы — затримываюць ўсякае палепшэнне гаспадаркі, бож, ведама, мужыки, пасучы на панскім,ничога не шкадуюць: не бацька, кажуць, купляю, не сын едзе. — А і для мужыкоў у сэрвітуци німаничога цывёрдаго, трывалаго. Сэрвітут на полю можна скасаваць, перэйшоўшы ад трохплюёўкі да плладазмену. А тагды ци трудна не даць мужыком прагону, засеяўшы ўсе палеткі ад вёски, а то не пакинуўшы сусим папару пад пашу? Не трудней адрезаць мужыкам прагон і ў лесі: кали толькі пілнавацца ўсіх лесных законоў, ды хитра разлажыць лесасекі, то у мужыкоў можна сусим адрезаць прагон, і права пашы па панскім чы казённым лесі астанецца толькі на паперы.

Так зрабили, прымерам кажучы, у Першоёх графа Б. Тышкевіча (у Менскай губ.). Там суседніе вёски мели права пашы па ўсім лесі. Хитра разложэніе лесасекі абляжыли лес с трох старон, с чацвёртае стараны — рэка. Па закону там, гдзе вырубяць лес, прагону для быдла німа, каб лес адрастай. Вось у вёсак, адной за адной, і прападаець паша; ешчэ колькі гадоў — ешчэ колькі лесасек — лесасекі

и прытуляцца да рэки, і ўсе вёски будуть без пашы.

Для мужыцкае гаспадаркі права сэрвітуту (супольнае пашы), як і ўсякае нецвёрдае права, — не падмога, а барджэй школа школы і драпежства.

Аднак ни шахаўницы, ни сэрвітуты самы сабою не душыли бы нас так, каб не гэтая чыноўницкая палітыка, каторую вяли раней міравыя пасрэднікі, а цяпер вядуть земскіе начальнікі. Гэтые поўнапраўные паны — гаспадары на вёсцы толькі падтрымываюць меж вёсковымі людзьми сварку і змаганне для самой сваркі і змагання, каб толькі мужыки не пачали цікавіцца справамі гасударственнымі, палітычнымі, каб не зразумели і таго, скуль ўзялася беда ўсяго працавітага народу.

Не раўнавацца нашай Беларусі, прымерам, с Польшчай: там справа зямельная ідзе па сваёй простай дарозі, а у нас формы зямельнай ўласносці замёрзли ў 63 г. і не парухаліся ни кіхі. Зямли, купленай мужыками, як бы и не было, дый, агульне гаворачы, ад 63 году земля у нас не тавар.

Виновата ў гэтым правіцельства. Тутэйшым вучоным, разумным людзям нельга было купляць зямлю. Дзеля гэтага права ні водзін пан не хацеў прадаць ани кавалачка сваёй зямлі, бо ведаў ён добра, што ні да яго, ні да дзецей і ўнукоў яго ня вернецца тая земля. А як ешчэ права дазваляе меняць зямлю пану і мужыком толькі тым, што некали з яго двара были надзелены, то гэтым правам зачынена найлягчэйшая дарога выйсці с шахаўницы.

Недаваленне купляць зямлю асобам „польскага роду“ і жыдом винавата ў тым, што земля перэстала быць таварам і не магла папасць ў руки таких людзей, катоірые патрапілі бы добра каля яе хадзіць. Были, кажуць, у бацькі троі сыны, два разумныя пашли на людзі, а трэці дурны — сеў на гаспадарцы. И праўда: куды ж дурным было дзецца? Зямлю кідаць — страх, бо назад ня вернешся; на фабрыку ня пойдзеш, бо німа близка; на казённую службу — пайшоў бы, ды не бяруць тутэйшаго. Вось гэтая няможнасць працаваць на зямлі таму, хто да ёй найболыш рвецца — тутэйшым людзём з грашмі і навукаю, з году на год гоніць найлепшыя сілы у суседнюю Польшчу, ци Вялікаросью,—за Нёман, за Днепр,

за Дзьвину. Гэтаких людзей выеждаець многа, и праз тое ешчэ больш цямнене, ешчэ больш дзичае наша старонка.


Кали стольки гадоў на сваё имя нельга было купляць зямлю ни католиком, ни жыдом, а гэтаж найбайчэйшые у нас людзи, то не варта было купляць зямлю на доўга: купцоў было мало, за тоеж купляли яе танна, каб тольки вырубіць лес и прадаць далей. А такой гаспадаркай тольки глумилася багацтва краю.

Ад усяго гэтаго вёсковы народ згалеў чиста, абходзіцца ён абы чым; зимою наш беларускі мужык спіць з голаду ня горш за барсука. Кали ешчэ прыпомним мы па-

радак збирання падаткоў ва ўсей Расеі, па катораму мужыкі плацяць 80 процэнтоў (з сотни—80 руб.) усіх падаткоў, ды ешчэ ганебне вяликие зямельныя падаткі у нас з мужыцкае зямлі (з мужыцкае дзесяціны ў 1902 годзе плаціли 90—150 кап.; з дворнае—15 кап.), — то ня будзе чаго дзвіщицца, што народ галее з году ў год; селяне абыходзяцца абы чым, фабрычных тавароў німа за што купляць, — і дзеля таго німа и другой прычэпкі для фабрычнага капиталу: німа збыту (расходу) на тавары.

Войцех.

(Далей будзе).



Думки у дарози.

Грымиць па карення цялежка, мигацца стракатые верстовые слупы, мигаюцца пахилишыяся, абросшыя мохам хваёвые крыжы на обапол дароги; бягуч лесы, гаи, меняюцца поля, грамаздзяцца горы, разсцилаюцца шырокіе лугі, блишчаць азёры, срэбрам пярэливаюцца рэки, золатом разсыпаюцца пескі, глыбокими, зялёными ямами раскидаюцца балоты....

И куды ты нясеш мяне, няведамая дарога?

А неба! Далёкае, няведамае, синяе неба! Тысячи, мильёны гадоў пазираеш ты без болі, без трывоги, пазираеш на ўсіх роўна: на чалавека, на звера, на птушку, на самую меншую мошку, на жывых и нежывых, на нашу бедную зямлю, на зямлю, прагноеную людкими трупамі, залитую кроюю и горкими слезамі сироты — народа.

Далёкае неба, синяе неба! Чаму не даси нам атвету на нашу пакуту, на нашы надзеи, на нашы блуканія? Чаму не асушыш нашы горкіе слёзы? не заспакоиш хворую душу и сэрцэ? Чаму не попалиш агнём справедливым таго ліхога звера, што сее заразу, топчэ праўду и носіць нешчасце па нашэй зямлі? Далёкае неба! синяе неба! Што ёсьць на свеци дзиўнейшэ, як ты? Высоке сонцэ, белыя хмарки, як пух, плывуць и плывуць адна за адною, родзянца, прapaдаюць, сплываюцца ў цёмную хмару, звисаюць над полем и лесом, блишчуць малан-

камі, трасуцца громом, разливаюцца чыстыми, халоднымі каплями и штыра лъюцца на зямлю. Далёкае неба! Синяе неба! Як циха на небі ў ночы! Сярэбранны месячык, то круглы, то вуски, як серп, як хороша свециць над чорнаю цымою, што густа зацвілае Божы свет! А далёкіе зорачкі! Божэ мой! Як добра ў цихую ночку! Далёкае неба! синяе неба! И як можэ асмелицца думка чалавека выдумаць ў табе, яснае неба, пекла, агонь, што николи ня тухне, смалу, што вечна кипиць!

Далёкае неба! синяе неба! И як апаганили людзи хороство твае, Божэ неба, у сваіх думках!

А дарога мая чуць виднаю, шэраю ніткаю ідзе ўсё далей и далей, круцица, абвиваецца вакруг курганоў, узбегае на горы, спушчаецца ў лахчыны, прападае ў лесі пад жывою стрэхою высоких хвой и елін; трасе цялежка, падкідае на калдобінах, ўсё роўна як хочэ яна выкинуць мяне пасерод дароги. Зноў пашла раўней мая дарога, зноў вочам адкрываюцца новыя образы Божаго света, іншыя голасы чуе мае вуха, іншыя думкі родзянца ў мaim сэрцы.

Куды ты нясеш мяне, няведамая дарога?

О, мой родны край! Хмурна пазираеш ты з синяго тумана, што лёг па краёх палёу, гдзе неба, спусціўшыся низка, абнимаетца з беднаю зямлёю. Парэзали цябе вускіе

мужыцкие дароги, чорные сцежки, рэки и азёры, лахчыны и балоты, лесы и горы. А бедные вёски и сёлы без усякаго парадку па раскидалися то там, то сям: па гарах, лахчынах, па берэзи рэчэк, серод далёкаго поля, па ѿмных лесох. Пакрывилися хаты, абвисли стрэхи на гумнах, синие купины моха тоўстаю карою легли па гнилых саломеных стрэхах. Збіўся ў кучу будынак. Распаўзлися па полю, як чэрви у нягоду, бедные мужыцкие хаты. Н валены ў кучу барвenia, стружки, салома. Дзе-не-дзе гляне нудная вербина, близне бярэзина, выскачыць клён. Як нявесела, як непрытульна пазираеш ты, мужыцкая вёска, сирота між люцкой будовы!

А поруч з убогими люцкими будынкамі уйёрлися ў неба панские палацы, зеленеюць

сады, ломяць гальё яблыки и груши, шырока и смела раскидающца дваровыя поля, каласуюцца багатые панскіе нивы, пасуцца сытые коні, волы — рагали, тысячи авец разсыпающца па полю.... О, мой родны край! Поруч з голітвою ходзіць роскош и багацтва, разам з люцкими слезми мешающца панскіе вальцы, лъоцца вясёлые голасы песьень, грымиць музыка с панскага сада; разам з мужыцким потом цякуць дарагіе вина...

Толькі нудные песні твае, беларус, хапаюць за сэрцэ, жалобяць душу, туманяць вочы слезми, плачуць и стогнуць и горкаю упекаю, цихаю скаргаю плывуць к далёкаму, няведомаму, синему, спакойнаму небу.

Якуб Колас.

З Беларуси и Литвы.

(ад нашых корэспондэнтоў).

З Віленскага павету. Кале мястечка Мицкун ёсць маёнтак Борки якогась дохтора. Вось гэты дохтар судзіуся з даўных пор з вёсковыми людзьми за кавалак лесу кале пяци дзесяцін и цяпер выиграў дзела. Две дзесяціны прадаў ён неякому чалавеку, але вёсковые людзи не дали рубиць лесу. Тагды памешчык прызываў стражнікоў дзесяток, але и гэта ничога не памагло, мужыкі их прагнали. Памешчык абецаўся прывезци казакоў. Яки будзе канец гэтай справы, напишу други раз.

Ярчук Мицкунски.

З Ошмянскага павету. 29 ноября (листопада) ў Смаргонь прыехаў адзін мужык з вёски Міхневічы на каню свайго цесьця и астанавіўся на рынку. Купіўшы ўсё, што трэба было, ён сеў на сани, але пе на свае, а на дзядзьковы, — дзядзька быў ад яго недалёка. Ў гэтым часі кале таго мужыка ўшоў стражнік и зачапіўся аб нагу мужыка. (Трэба сказаць, што мужык гэты кульгае, дык ён выцягнуў нагу, каб лепей было сядзець). Тагды стражнік пачаў лаяцца и кликнуў других палицэйских. Беднага мужыка павяли зараз ў халодную. Па дарозі мужык прасіў стражнікоў, каб яны ўзялі яго каня. На гэта палицэйскіе сказали, што каня возьмуць тагды, як яго адвидуць ў халодную, и начали біць мужыка па твары; били так моцна, што прышлося адпіваць вадою.

Бьючы мужыка, стражнікі аб каню саўсім забыліся и толькі праз гадзіны трываты — чатыры ус-

помніли и пайшли ўзяць яго; а каня ўжо не было: яго украли, і стаялі адны сани. На другі дзень арэштованага мужыка пусціли дамоў. Прыйшоўшы да хаты, ён расказаў сваю бяду цесьцю, катараго быў конь. Той і аbamлеў: ня ведае, бедны, што і рабіць, а пасля пашоў з зяцем скаржыцца на стражнікоў да асэсара. Асэсар не хацеў навэт і слухаць мужыка, а ешчэ радзиў, каб ён биў свайго зяця.

Цяпер мужык хочэ судзіць стражнікоў, але няведама, што з гэтага выйдзе, бо цяпер палицэйскіе што хочуць, то и робяць. **Саладуха.**

З Дзисны. Нядзель таму две, а можэ и тры былі у нас прызвы. Народу пасходзілася з усіх старон багата.

Перэд кватэрай воинскага прысутства сабраўся народ и, няведама скуль, пашли па руках листкі „да прызыўных“ с подпісом „Беларускае Соціалистычнае Грамады“. Такіе листкі были параскіданы перэд касцелам, дзе прысягали некруты.

Болш ничего не чуваць у нашай старане.

Толькі начальніцтва ездзіць па вёсках и раздзаць сядзець циха и — глаўнае — не чытаць газэтаў: тады, кажуць яны, усе будзе добра.

Ци толькі праўду яны гавораць — ня ведаю.

Тройца.

З Минску. Газета „Русь“ нишэ, што ў Минску соціалисты-рэвалюціонеры, соціалдэмократы и бундоўцы разам з беларускае соціалистычнае грамадою пастанавіли злучыцца у адну хэйру дзеля выбороў ў Гасударственную Думу. Да их прылучыліся выбарные ад профэсіональных саюзов. Ад ўсей хэйры будзе выстаўлены агульны спісок кандыдатоў.

З мястечка **Заслауя**, Менск. губ. Ва ўтрак 21 ноября (листопада), ў дзень „Уведзення ва Храм Багародзіцы“, у цэркви у бачошкі Ильі Фролова было вялікае свята.

Як скокчылася абедня, поп абъявиў народу, што ахирэй з Менска прыслаў чалавека, каторы прачытае народу надта цікавыя вершыкі па беларуску. И праўда, хутка кале клироса (там, гдзе пяюць) зъявіўся некі стary чалавек, гадоў 70, и пачаў чытаць вершыкі. Слушали яго людзі, слушали, дыўничага добра не пачули: от, казаў ён тое, што кожуць ўсе чорнасоценцы и іншыя вораги свабоды народнае, лаяў першых дэпутатоў народных, называў их злодзеями и бэсціў ўсю першую Гасударственную Думу.

Спачатку моцна мы здзиваваліся, што ахирэйски пасланец кожэ такие рэчы, ды ешчэ ў цэркви, але як усномніли слова самога ахирэя, што казаў ён, як ў летку прыежджаў у сваёй пекнай карэци на парцы добрых канеў — рысакоў, у драгой апратцы, то и перэстали дзивавацца. Ахирэй тагды успакаіваў мужыкоў и казаў, што бедныя не павинны жалицца на сваю нядолю на зямлі, бо им на небі будзе добра, а багатым — дрэнна. А адзін мужык, кожуць, и запытаўся у ахирэя, чы ен, ахирэй, возьмез з сабей на той свет сваю блишчашчу карэту и дарагих канякоў?

Але вернемся да ахирэйскага пасланца. Скончышы лаяць Думу, ен сказаў некую не то прыказку, не то малітву и пачаў раздаваць чорнасоценскіе проклямаци (листкі). Было гэта „Открытое пісьмо к волостным избирателям и мелкім землевладельцам Минской губернії“, падписанное праз трох глаўных минскіх чорнасоценцу: Чыгирова, Шмідта и Готоўчыца. — Часць гэтых лісткоў была роздана ў цэркви, а часць на рынку.

Вось и видзім мы цяпер, што ўсе чыста на-
ми апекуюцца: стражники грэюць нас нагайкамі,
салдаты — гарачымі кулямі, для пацехі недаста-
вало толькі ахирэйских вершыкоў.

Кожуць, што той стary чалавек жыве цяпер на коні ахирэйски пры Менскай сэмінары. Надта ўжо стараецца аб нас наш ахирэй. **Б.**

З Ігуменскага павету. У прошлым годзе, ў часі „свабоды“, и ў нашым павеци, як ўсюды, пачалися мітінги (народныя сходы), пайшли забастоўкі. Часта цяпер успомінаюць нашы мужыкі той год. Луч свабоды, як маланка, асвециў на момэнт самыя глухія куты нашых вёск і згинуў гдзесыці. Але ня згинуў ён дарма: цёмныя мужыкі пачали рухацца, пачали думаць аб ўсём, што калі их рабілася, аб сваей долі, аб tym, як затрымаць ту свабоду, з каторай яны так мала скарыстали.

И цяпер можна смела сказаць, што ни стражники, ни урадники, ни жандары не патраліяць ўжо зла-
вицу „крамолу“ ў нашых вёсках і звесыци яе са свету. „Я сам першы соціаліст!“ — так часта кажа наш мужык.

Даўней мужыкі перэд ўсякім начальствам за варсту шапкі здымали дыў ў руки их цалавали. Цяпер ужо гэты абычай выводзіцца. Навэт старыя — і тыя ў цэркви пацалуюць крыж і бардзай адварачываюцца, каб поп не падсунуў сваю руку цалаваць. Кали спытаецца мужыкоў, чаму яны перэстали унікацца перэд сваими непрошэнными „апекунамі“ — ўсюды паслышице атказ: „Бо ўжо дурница прайшла“.

И радосць некая бяра чалавека, кали бачыш, як вековая цемнота, хаця памалу, а ўсёж такі ўсё болей и болей прападае, кали видзиш бойки, смелы погляд „свабодных“ вачэй мужыка, бож и праўда — „дурница ўжо прайшла“. **Бусел.**

З Гродна. Мужыкі у Пружанскім павеци хэўрамі калія 68 гаспадароў, маючы 1260 дзесяцін, пастанавіли прыгавор перэйсци ад шахаўницы на хутар (такі фольварок, гдзе зямля у адным кавалку). Тоё самое робицца па других месцох.

„Сев.-Зап.-Гол.“

Слонім. 6 дзекабра (снежня) з турмы атправили на чугунцы 21 арэштанта. Па дарозі ў вагоне некаторые з іх ўлезли на полкі, бытцам спаць, и адтуль пачали стрэляць з рэволвероў у канвой. Двух канвойных забили на смерць, трох паранили, а пасля шэсць арэштантоў уцякли праз вокна вагону. **(З агент. тэлегр.)**

З усіх старон.

З Масквы. 9 снежня (дзекабра) ўсе студэнты не пайшли учыцца да Унівэрсытэту за тое, што рэктор (глаўны профэсар) не дазволіў им зрабіць агульны сход, каб памянуць дзекабрskое паўстанне, што было ў Москве год таму назад. А за гэта Унівэрсытэт закрыли. **Сев.-Зап.-Гол.**

З Тыфлісу. Пасля палудня 9 снежня [дзекабра] неяки чалавек пальнуў два разы з рэволвера ў быўшаго нахічэванскага паветовага начальніка — падпалкоўника Энкеля. Кули патрапілі яму ў патылицу, а сам той чалавек уцёк. **„Перэл.“**

З Одэсы. Вечэром 5 дзекабра [снежня] ў машынным аддзеленні парада расейскага обчэства „Міколай II“ разарвалася бомба. Праз дзірку пацекла вада. Ўся каманда арэштована. **„Сев.-Зап.-Гол.“**

Твэр. Нехта застрэлиў з рэвольвэра графа Игнатьева.

Лодзь. 6 дзекабра раницю кинули тут бомбу ў карэту палицмэйстра Хжаноўскага. Карэта разляцелася на маленькие кавалачкі. Кинуўшы бомбу, неякіе людзі пачали стрэляць з рэвольвэроў залпами. Палицмэйстэр ранены ў ногу. Ранены ешчэ фурман, кольki драгуноў и члены „ахраны“ [з тайной палиции].

Загранічнае эхо.

Пэрсия. З Лёндыша, як кажэ „Сев.-Зап.-Гол.“ пишуць, што ў Пэрсии робицца нешта недобрае. Ешчэ недаўна шах [цар] пэрсицкі даў свабоду сваemu народу и сазваў Парламэнт [Думу]. Цяпер шах надта захварэу, а яго наследник, як кажуць, аткрыты вораг народнай свабоды и хочэ вернуць тые парадки, што быli да гэтуль. Алеж пэрсицкі Парламэнт ешчэ байчайшы за нашу першую Думу, и кали яго разгоняць, то увесеь народ падымецца з аружжем у руках, каб дабыць праудзивую свабоду.

Кітай. З Токио идуць весці, што ў Кітаю народ бунтуеца ад голаду. З бунту народ перэйшоў да паўстання.

У окрузі Пин-Сін народ навэт разбіў імператорскае войска.

Японь. Англіцкіе газеты пишуць, што правительства Расеи и Японіі не магли згаварыцца аб tym, каб японцы саўсім заняли Сахалин. Цяпер у Манджурыі японцы будуюць дарогі дзеля вайны и склада-


юць вялікіе запасы провіанту [харчоў]. А за имі и кітайцы без перэстанку робяць тое самое. Ўжо палучэны прыказ, каб перенесці Руско-Кітайски Банк з Мукдэна ў Харбин. З Корэі, што належыць да японцоў, ужо зроблена дорога ў Мукдэн и мост чэрэз раку Ялу.

Японцы зрабіли, значыцца, ўсё так, што могуць перэкинуць сваё войска у Мукдэн ў пяць дзён, а расейскаму войску трэба туды ехаць больш, як месяц.

Навэт Грингмут, што стаіць близка кале правительства, сказаў свайму таварышу, што вайна з Японію пэўне будзе. Што на Далёкім Усходзе [Вастоку] чэкаюць вайны— можна бачыць з таго, што у Пецербургу адтуль заказываюць ўселякіе патрэбныя дзеля вайны рэчы. Газета „Новы Край“ пишэ, што японцы хочуць заваеваць увесь берэг мора. Японскі ваенны миністэр просьціць у свайго народу гропшай, каб скончыць набор ешчэ 20 дывізіёў войска ў 1907 годзе, бо, як ён кажэ, пабіўшы ворага трэба быць ешчэ мацнейшым, каб пабіты ня мог адамсціць. Азіяцкі берэг мора и Кітай маюць карысць жыць з Японію, бо японцы, ведама, вучоная сила и дастаўляюць таней ўселякіе тавары. Апроч гэтага кітайцы больш цягнуць за японцоў дзеля таго, што апошняя вайна, Леневіч, паходы Рэннэнкамфа — ўсё гэта зрабіла шмат шкоды кітайскаму народу.

Добра гэта для японцоў, и яны канешне па стараюцца заваеваць увесь той берэг мора.

„Сев.-Зап.-Гол.“



Моладасць.

Чым мне ўспомніць цябе, моладасць,
Майго жыцця перша раница?
Праплетае весна хмурная,
Мая весна ўсё туманицца.
Дзе вы, думки май чыстыя,
Майго сэрца дзетки милые?
Як жылося лёгка з думкамі
У дні шэрье, настытые!
И мяне не раз вы цешыли
У ночку цёмную, безсонную,
Хоць на момэнт заслоняли вы
Ад вачэй нуду бездонную.

Дзе ты, кветка, зорка Божая?
Меж народу ты свяцілася;
У глухом кутку, меж хвоями,
Ты па жыццю ўсё нудзілася.
Чы цвяцеш ты, чы засохла ты
У краю тым, адзінокая?
Чы ёсць іскра света Божага,
Мая ластоўка далёкая?
Чым мне ўспомніць цябе, моладасць,
Мая раница ты хмурная?
Незаметна ты ўсё тлелася,
Як лучына тая курная.

Якуб Колас.

Як правиць сенажаць.

(Прадаўжэнне).

Як далёока ў дол залитае сенажаци трэба пачыпчань рэчку, гэта ня видзеўшы трудна сказаць. Па других крайох там йосць казіонныя каморники, казіонныя вучоные гаспадары, што мужыку што трэба парадзяць и пакажуць. У нас аб гэтаких парадках не чуваць, дзеля гэтага трэба самым сабе радзиць.

Гдзе йосць близка каморник, або лесничы, то, кали йон добры чалавек, у яго можна парадзицца. Паны нашы лишне навукай не грэшань, але так сама дзе-не-дзе можна знайсци такога, што спусканне вады разумеець и парадзиць. Адно тольки трэба памятаць: кали возьмечеся кампаняю, згодаю, и рэчку праз сваю сенажаць и нижэй з вадою пачысцице, гэта значыць: гдзе грэблю перэкапаеце и масток зробице, гдзе пад мастком перэкапаеце, гдзе лом, гальво, камени на берэг павышгиваеце, то, кали не сусим, а шмат вада спадзе.

Тольки помніце — грамадою, супольне, бо тут адзінничога ня зробіць.

Другие непрыятели сенажаци такие, што их и кожны гаспадар у сябе зможэ.

Други пасля лишніе макраты вораг сенажаци — гэта мох. Гдзе сенажаць мохом парасла, там добрая, мурожная трава глумицца.


Мох, як кажухом, пакрывае зямлю. Пад мохам ани сонцэ зямли не дагрэець ани паветрэ да зямли ня дойдзэ. Пад мохам земля, як тая апратка у скрыни, цэлые годы не прасушэная. Пад мохам земля прэець, киснець, кваснець. Як тольки земля киснець, тагды добрая, едкая трава прападаець. Астаецца тольки нягодная: хвошч, щчаўлюк, асака.

Другую крыўду сенажаци робиць мох ось якую: накрыўшы зямлю, як кажухам, йон не дапускае да зямли ни воднаго зерніцы. Ўсе лепшыя мурожные травы, як не

мяркуючы дзяцелина, растуць на адным мейсцы год — два. Каб жэ яны сусим не зvelися, трэба, каб зерніты высыпаці на зямлю ды абышли; няхай жэ будзе сенажаць замшаўшы, то хоць і высыпецца зернітко, а абысци — не абыдзе, бо за мохам яно да зямлі не дастане. Так і прападзе на верху лежучы

Як жэ з мохам ваеваць?

Перша рэч — абсушыць сенажаць, бо мох можэ ўзыцца тольки пры макраце. Па-



Ланцуговая барана для выдзирання моху на сенажаци.

бачце на стрэхи ад поўдня, гдзе сонцэ стрэху сушыць — моху ани звання, а ад поўначы ўсенькіе стрэхи пад мохам.

Раз убиўшыся, мох доўга трывае. Тагды трэба яго звесці бараною. Баранаваць можна ў восень, кали сенажаць коні трymae, а кали не трymae — тагды вясною. Дый вясною трэба мяркаваць, каб папасци час, кали з верху сенажаць аттаець пальцоў на два — трыв, а глыбей — ліод. Баранаваць можна, а коні не грузяць. Бараны шкадаваць не трэба. Баранаваць и ў доўжki, и ў поперэк жалезнаю бараною. Йосць для сенажаци навэц и асобные такие бараны, з ланцугоў зробленыя, хоць дарагіе, але мох бойка дзяруць. Аднак і звычайная жалезнай барана нязгорш мох выдзирае. Павыдзирани мох, кали яго сонцэ и вецер праберэ, можна панагрэбаць и падсцілаць им жывійолу. Трэба баранаваць сенажаць — аж чорна зробіцца. Не бойцеся, гаспадары: пабачыце, зараз жэ трава паправицца, а за год ешчэ лепей.

Вацюк Тройца.

(Далей будзе).

За Рэдактара Выдаўцу А. Уласоу.

Друкаванія М. Кукты, Дворцовая, д. № 4.
БІБЛІОТЕКА СОІУЗА